

## ЗАЦВЯРДЖАЮ

Намеснік начальніка  
галоўнага ўпраўлення  
ідэалагічнай работы,  
культуры і па справах  
моладзі Віцебскага  
аблвыканкама

\_\_\_\_\_Л.К.Аленская  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_2017 г.

## ПАЛАЖЭННЕ

аб правядзенні абласной выставы-агляду самаробнай кнігі,  
прымеркаванай да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання і  
Дня беларускага пісьменства ў г. Полацку

### 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1 Дадзенае Палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення абласной выставы-агляду самаробнай кнігі (далей – Выстава-агляд).

1.2 Выстава-агляд праводзіцца ў рамках мерапрыемстваў падчас святкавання Дня беларускага пісьменства ў г. Полацку і прымеркавана да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання.

1.3 Арганізатарамі Выставы-агляду з'яўляюцца Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама, Віцебская абласная арганізацыя Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму, ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”, ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”.

### 2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ ВЫСТАВЫ-АГЛЯДУ

2.1 Выстава-агляд праводзіцца з мэтай папулярызацыі кнігі і чытання пасродкам нестандартнага злучэння майстэрства стварэння кнігі і прыкладной мастацкай творчасці, далучэння насельніцтва Віцебскага рэгіёна да творчай актыўнасці.

2.2 Асноўнымі задачамі з'яўляюцца:

- папулярызацыя чытання як адной з важнейшых складаючых маральна-духоўнага, эстэтычнага выхавання;
- рэалізацыя крэатыўнага патэнцыялу карыстальнікаў бібліятэк;

– арганізацыя змястоўнага вольнага часу, садзейнічанне сатворчасці дзяцей і дарослых.

### 3. КІРАЎНІЦТВА ПРАВЯДЗЕННЕМ ВЫСТАВЫ-АГЛЯДУ

3.1 Агульнае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем Выставы-агляду ажыццяўляе Аргкамітэт, які ствараецца арганізатарамі. Аргкамітэт вырашае бягучыя пытанні арганізацыі і правядзення Выставы-агляду.

### 4. АРГАНІЗАЦЫЯ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ВЫСТАВЫ-АГЛЯДУ

4.1 Абласная Выстава-агляд самаробнай кнігі праводзіцца ў верасні 2017 года ў г. Полацку падчас святкавання Дня беларускага пісьменства.

4.2 Для ўдзелу ў Выставе-аглядзе на месцах цэнтралізаваных бібліятэчных сістэмах праводзяць раённыя конкурсы па стварэнні самаробнай кнігі.

4.3 Удзельнікам конкурсу можа выступіць любы жыхар Віцебскай вобласці (у тым ліку і супрацоўнікі бібліятэк) або аўтарскі калектыў.

4.4 Раённыя конкурсы стартуюць з 15 сакавіка 2017 года, вынікі конкурсаў падводзяцца на месцах да 15 чэрвеня 2017 года.

4.5 Раённы конкурс на лепшую самаробную кнігу праводзіцца па намінацыях:

- “Лепшае мастацкае афармленне твораў беларускай літаратуры”;
- “Лепшае мастацкае афармленне твораў дзіцячай літаратуры” (беларуская, руская, замежная, сусветная літаратура);
- “Лепшае мастацкае афармленне твораў пісьменнікаў і паэтаў Віцебшчыны”.
- “Лепшае мастацкае афармленне кнігі кразнаўчага накірунку, створанай самастойна” (беларуская, руская, замежная мова).

Дапускаецца афармленне мастацкага твора цалкам або яго ўрыўка.

4.6 Да **20 чэрвеня** 2017 года аддзел бібліятэчнага ўстава ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” прымае матэрыялы пераможцаў раённых конкурсаў (якія атрымалі першыя месцы па кожнай з намінацый, усяго можа быць даслана не больш за 4 работы).

4.7 Разам з конкурснай работай у аддзел бібліятэчнага ўстава накіроўваюцца заяўка са звесткамі пра аўтара (калектыве аўтараў): прозвішча, імя, імя па бацьку, дата нараджэння, месца вучобы (клас і г.д.) або месца работы (пасада), месца жыхарства, кантактныя тэлефоны, адрас электроннай пошты. У заяўцы павінна быць указана намінацыя, паводле якой выканана работа (Дадатак 1).

## 5. АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА РАБОТ

5.1 Асноўнымі патрабаваннямі да работ з'яўляюцца:

- у структуры кнігі павінны абавязкова прысутнічаць вокладка, тытульны ліст, змест;
- фармат кнігі не павінен перавышаць за А3;
- матэрыялы могуць быць падрыхтаваны з прымяненнем любога матэрыялу і тэхнікі, за выключэннем камп'ютарных тэхналогій.

5.2 Да ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца матэрыялы ў канцэлярскіх папках, фотаальбомах з файламі, сшытках і г.д.

## 6. КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ ТВОРЧЫХ РАБОТ

6.1 Конкурсныя работы ацэнваюцца адпаведна наступных крытэрыяў:

- арыгінальнасць ідэі;
- пісьменнасць, дакладнасць зместу кнігі;
- наяўнасць ілюстрацый;
- разнастайнасць выкарыстаных тэхнік;
- мастацкае афармленне работы.

## 7. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ

7.1 Дасланыя работы з'яўяцца асновай экспазіцыі, якая будзе дэманстравацца падчас святкавання Дня беларускага пісьменства ў г. Полацку.

7.2 Аргкамітэт мае права на вылучэнне лепшых работ па кожнай з намінацый для прысуджэння Гран-пры па выніках абласной Выставы-агляду і ўзнагароджання пераможцаў, а таксама ініцыіраваць ўвядзенне дадатковых прызавых месцаў з мэтай заахвочвання ўдзельнікаў.

7.3 Фатаздымкі лепшых самаробных кніг будуць размешчаны на сайтах ўстаноў ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”, ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”.

## АРГКАМІТЭТ

<b>Адамян</b> Таццяна Мікалаеўна	дырэктар ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
<b>Юрчак</b> Дзяніс Валер’евіч	галоўны спецыяліст галоўнага ўпрэўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама
<b>Сабірава</b> Алена Аляксандраўна	старшыня Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму
<b>Бурнасенка</b> Ганна Іванаўна	дырэктар ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
<b>Камендантава</b> Вольга Макараўна	намеснік дырэктара ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
<b>Пугачова</b> Наталля Аляксандраўна	загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
<b>Капліна</b> Ганна Аляксандраўна	бібліятэкар 1-й катэгорыі аддзела бібліятэказнаўства ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
<b>Стральцова</b> Ксенія Віктараўна	мастак-афарміцель сектара сацыякультурнай дзейнасці і маркетынгу ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”

**ЗАЯЎКА**

на ўдзел у абласной выставе-аглядзе самаробнай кнігі, прымеркаванай да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання і Дня беларускага пісьменства ў г. Полацку

**1. Намінацыя** \_\_\_\_\_

**2. Звесткі аб удзельніку (удзельніках)**

Назва цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы, якая накіроўвае работу

\_\_\_\_\_

Індывідуальная або калектыўная работа \_\_\_\_\_

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара індывідуальнай работы (або адказнага за стварэнне калектыўнай работы) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата нараджэння \_\_\_\_\_

Месца вучобы (клас і г.д.) або месца работы (пасада)

\_\_\_\_\_

Месца жыхарства \_\_\_\_\_

Тэл. \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**3. Кароткі змест і асаблівасці конкурснай работы**

\_\_\_\_\_

*(назва створанай кнігі і інш.)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. З умовамі выставы-агледзу самаробнай кнігі азнаёмлены і згодны**

\_\_\_\_\_

*(подпіс стваральніка самаробнай кнігі)*

Кіраўнік ЦБС \_\_\_\_\_

*(подпіс)*

\_\_\_\_\_

*(ініцыялы, прозвішча)*

М.П.

\_\_\_\_\_

*(дата)*